



## У гасцях у «Маркі»: Паштовыя гісторыі з першых рук



■ Для ўсіх знатакоў прыгожага мастацтва філатэліі і тых, хто цікавіцца гісторыяй стварэння маленькіх шэдэўраў, з'явіўся ўнікальны анлайн-рэсурс. Выдавецкі цэнтр «Марка», які выпускае беларускія паштовыя знакі, адчыняе свае дзверы ў свет філатэліі.

Новая ініцыятыва заклікана знаёміць шырокую аўдыторыю з беларускімі паштовымі навінкамі, а галоўнае – раскрываць захапляльную гісторыю іх стварэння. Бо, як вядома, у кожнай паштовай маркі ёсць свая, унікальная аповесць.

Зараз у карыстачоў Instagram з'явілася магчымасць пазнаць усё – ад ідэі да рэалізацыі – аб каханых марках, канвертах і паштовых картках. Акаўнт дае эксклюзіўны доступ да «закуліся» выдавецкага працэсу, знаёміць з аўтарамі, мастакамі-дызайнерамі, чые таленты ўвасабляюцца ў мініяцюрных творах мастацтва. Акрамя марак, увага надаецца таксама стварэнню канвертаў, паштовых картак і спецыяльных штэмпеляў.

Адмысловую каштоўнасць блогу надае тое, што яго вядзе не хто іншы, як мастак-дызайнер выдавецкага цэнтра «Марка» Яўгенія Бедонік. Гэта ўнікальная магчымасць атрымаць інфармацыю з першых рук – задаць пытанні непасрэдна аўтару, пазнаць тонкасці працэсу, выкарыстоўваныя матэрыялы і нават малавядомыя факты аб каханых серыях.

Запрашаем усіх аматараў філатэліі, дызайну і гісторыі наведаць акаўнт і пагрузіцца ў дзівосны свет беларускай паштовай графікі. Не выпусціце шанц даведацца, як нараджаюцца паштовыя знакі, якія становяцца часткай нашай гісторыі і культуры.

Відео файл

---

**Source URL:** <https://www.mpt.gov.by/u-gascyakh-u-marki-pashtovyia-gistoryi-z-pershykh-ruk>